

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 29 (6608) | 5 лютага 1940 г., панядзелак | ЦЕНА 10 НАП.

Вышэй тэмпы заготовак і вывазкі лесу!

Загоўкі і асабліва вывазка лесу ідзе ў нашым краі тэмпамі, не забяспечваючымі выкананне плана рашчоўчага перагара. План студзеня выканан на трох трэстах — мінскаму, магілёўскаму, мазырскаму і Беллесасплаву — толькі на 57 проц. па загоўках і на 53,6 проц. па вывазцы. Не гледзячы на спрыяльны ўмовы ўзровень выканання кварталнага плана на 1 лютага ніжэй, чым у студзені.

Такое становішча вынікае сур'ёзнай нягледу на тое, што ў асабліва перагружаных раёнах лесавыязкі працуюць не мае ніякіх пагуб для такога адставання. З'яўляецца адставанне — вынік дрэннай арганізацыі асабліва ў лесу, неапатрабаваных слабых арганізацый перадавых стэханавіцкіх метаў работ, недастатковай увагі лесавыязкі з боку савецкіх і партыйных арганізацый.

Рашучае значэнне для лесавыязкі мае разгаласны транспарт. Але якая ж значнасць разгаласнага транспарту ў справе стаць вельмі дрэнна. Восем лічбы: Магілёўская абласць выважала кварталнага лесавыязкі каласным гужам на 19 проц., Мінская абласць — на 21,6 проц., Віцебская — на 23,8 проц., Гомельская — на 26,4 проц., Гомельская — на 50,6 проц.

Гэтыя даныя — ярае сведчанне таго, што большасць абласцей і раёнаў савецкіх і партыйных арганізацый не надае належнага значэння лесавыязцы, не вынімае рашучых мер па арганізацыі лесавыязкі каласным гужам.

Узяць, напрыклад, Кіліўскі раён Магілёўскай абласці. Гэты раён з самага пачатку зніжэў тэмпы вывазкі лесу, кварталнага плану вывазкі Кіліўскага раёна выканана на 13,5 проц., а кварталнага гужам пры плане на квартал 24.000 кубаметраў за месяц вывезена ўсяго 4,6 тысячы кубаметраў, г. зн. вывезена 19,6 проц. плана.

Іншая лічба! Завалася-б, яна павінна да ўзровень вывазкі каласным гужам артышані. Але гэтага, як вядома, не адбылося, бо ў апошняй декаду мінулага года абласць выважала лесу ў лесавыязцы не ўзровень на адзін кубаметр.

А ці ёсць магчымасць разраўняць у гэтых раёнах тэмпы лесавыязкі? Завалася-б, ёсць. Для гэтага патрэбны справы ўважліва за ўважэнне асабліва метаў ў рабоце лесарубаў і возчыкаў, па-большэйшаму мабілізаваць каласны транспарт і лепш арганізаваць работу ўласнага транспарту. Гэтыя працы павінны да ўважліва падказаваць кіліўскім кіраўнікам лепшыя стэханавіцкія. Выважала лесарубаў т. Капіраніч, рашучы метаў зніжэў тэмпы лесавыязкі, апынае выкананне на 170—200 проц. Выважала возчыкаў, прапуючы павышэнне тэмпы вывазкі лесу, вывезена больш 200 проц. плана.

Але б'яда ў тым, што ў раёне арганізацыя ўсяго 7 каласных бригад па вывазцы лесу. Наглядацца такое неапатрабаванае з'явіцца, калі некаторыя праўдзіны каласны ўпорна не жадаюць пасылаць вывазкі для работ у лес. Так, напрыклад, старшыня каласа «Шлях каласнікаў» Ганчарэнка сельсавета, тав. Араўскі яна іграе ў лесавыязцы, у той час як калас мае ўсе магчымасці прымаць актыўны ўдзел у гэтай важнейшай з'яўляючай справе.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.

У студзені найбольш дрэнна працавалі асабліва лесавыязкі: Ухвальскі, Паліцкі, Пятраўскі, Чарэўскі, Мінскага лесастроўка, Чарыўскі, Чарыўскі, Аляксееўскі, Язычынскі — Магілёўскага лесастроўка; Капацкі, Петрыўскі, Гаўскі і Бабіч.



УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ ПРЫСВАЕННІ ЗВАННЯ ГЕРОЯ СОВЕЦКАГА СІЮЗА УДЗЕЛЬНИКАМ ДРЭЙФА НА ЛЕДАКОЛЬНЫМ ПАРАХОДЗЕ „ГЕОРГІЙ СЕДОВ“

1. За правядзенне героічнага дрэйфа, выкананне абшэраў праграмы навуковых даследаванняў у найцяжэйшых умовах Арктыкі і праўдзіна пры гэтым мужнасці і настойлівасці прысвоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медалі «Залатая Звезда»:
1. Ваўдзіну Івану Іванавічу — капітану ледакольнага парахода «Георгій Седов».
2. Трыфанава Дзмітрыя Грыгор'евічу — помпаліту ледакольнага парахода «Георгій Седов».
3. Ефрэмаву Андрэю Георгіевічу — старшым памочніку капітана.
4. Буйніцкіму Віктару Харламіевічу — гідрографу.
5. Токмару Сяргею Дзмітр'евічу — другому механіку.
6. Аляксееву Сявадзіду Спецнавічу — трэціму механіку.
7. Паліскаму Аляксандру Аляксандравічу — радысту.
8. Бонасаву Нікалаю Міхайлавічу —
9. Бутору Івану Іванавічу — бортмашыністу.
10. Недавецкаму Іосіфу Мар'явічу — машыністу.
11. Шарпава Нікалаю Сяргеевічу — машыністу.
12. Сабалеўскаму Аляксандру Петровічу — урачу.
13. Гаманову Ефрону Іванавічу — матросу.
14. Гетману Івану Іванавічу — кацара.
15. Мегеру Паўлу Вячаславу — швару.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль. 3 лютага 1940 г.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ЛЕДАКОЛА „МОСИФ СТАЛІН“ ОРДЭНАМ ЛЕНІНА

За ўзорнае выкананне ўрадавага задання па вываду ледакольнага парахода «Георгій Седов» з Ільды Арктыкі прысвоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медалі «Залатая Звезда» капітану ледакола «Мосіф Сталін» Белаўсаву Міхаілу Пракоф'евічу.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль. 3 лютага 1940 г.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ ПРЫСВАЕННІ ЗВАННЯ ГЕРОЯ СОВЕЦКАГА СІЮЗА КАПІТАНУ ЛЕДАКОЛА „МОСИФ СТАЛІН“ БЕЛАЎСАВУ М. П.

За ўзорнае выкананне ўрадавага задання па вываду ледакольнага парахода «Георгій Седов» з Ільды Арктыкі прысвоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медалі «Залатая Звезда» капітану ледакола «Мосіф Сталін» Белаўсаву Міхаілу Пракоф'евічу.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль. 3 лютага 1940 г.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦІГА ЗВЕРАБОЙНАГА БОТА „МУРМАНЕЦ“

За ўзорнае правядзенне ледовай разведкі ў Грэнландскім моры да вываду ледакольнага парахода «Георгій Седов» з Ільды Арктыкі прысвоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медалі «Залатая Звезда» бот «Мурманец».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль. 3 лютага 1940 г.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ЧЛЕНАЎ ЗІПАЖА ЗВЕРАБОЙНАГА БОТА „МУРМАНЕЦ“

За выдатнае выкананне задання ўрада па ледовай разведцы ў час вываду ледакольнага парахода «Георгій Седов» з Ільды Арктыкі прысвоіць званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медалі «Залатая Звезда» членаў зіпажа ледакольнага бота «Мурманец»:

- ОРДЭНАМ «ЗНАК ПОНАТА»
- Ніканорава Сілавія Ніканавіча — помпаліту зверайбойнага бота «Мурманец».
 - МЕДАЛІО «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
 - Лёгкага Аляксандра Іванавіча — старшага механіка зверайбойнага бота «Мурманец».
 - Раней узнагароджанага ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.
- Сулакова Георгія Фёдаравіча — капітана зверайбойнага бота «Мурманец».
- Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль. 3 лютага 1940 г.

УКАЗ

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГАРОДЖАННІ ОРДЭНАМІ І МЕДАЛІАМІ СССР ЗІПАЖА ЛЕДАКОЛА „МОСИФ СТАЛІН“

За ўзорнае выкананне ўрадавага задання па вываду ледакольнага парахода «Георгій Седов» з Ільды Арктыкі і праўдзіна пры гэтым доблесці і мужнасці ўзнагародзіць ордэнамі і медалямі СССР:

- 1. Макарава Барыса Нікалаевіча — дублёра капітана л/к «Мосіф Сталін».
- 2. Руміна Эрнеста Германавіча — ст. памочніка капітана л/к «Мосіф Сталін».

ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦІГА

- 1. Неўпакова Андрэя Васільевіча — ст. механіка л/к «Мосіф Сталін».
- 2. Данаўска Валодзііма Фёдаравіча — другога механіка л/к «Мосіф Сталін», раней узнагароджанага ордэнам «Знак Почета».
- 3. Цымунова Васіля Аляксандравіча — інжынера-электрыка л/к «Мосіф Сталін».
- 4. Сманенскага Аляксандра Петровіча — урача л/к «Мосіф Сталін».
- 5. Паўлаву Марфу Мітрафанавічу — бортфельчыку л/к «Мосіф Сталін».
- 6. Сынцова Івана Міхайлавіча — ст. машыніста л/к «Мосіф Сталін».
- 7. Савачкіна Андрэя Петровіча — кацара 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».

ОРДЭНАМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

- 1. Малабава Міхаіла Нікалаевіча — машыніста 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».
- 2. Шугурова Аляксандра Мар'явіча — III механіка л/к «Мосіф Сталін».
- 3. Грыгор'ева Івана Паўлавіча — радыста л/к «Мосіф Сталін».
- 4. Мішнява Аляксандра Іванавіча — бортмашыніста л/к «Мосіф Сталін».
- 5. Міхайлава Аляксандра Іванавіча — ст. рулявога л/к «Мосіф Сталін».
- 6. Палухіна Сяргея Кузьміча — матроса 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».
- 7. Любова Абрама Дзаваравіча — рэдактара газеты «Сталінец».
- 8. Вінаградова Міхаіла Міхайлавіча — ст. машыніста л/к «Мосіф Сталін».
- 9. Бромбергера Макса Юльевіча — машыніста 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».
- 10. Галунова Васіля Спеланавіча — ст. машыніста л/к «Мосіф Сталін».
- 11. Ніжніка Міхаіла Ільіча — кацара 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».
- 12. Ніжніка Аляксея Іванавіча — кацара 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».

МЕДАЛІО «ЗА ТРУДОВОЕ ДОБЛЕСТЬ»

- 1. Гольцова Серафіма Семёнавіча — матроса 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».
- 2. Манарыкіна Аляксандра Петровіча — матроса 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».
- 3. Русланова Нікалаю Петровічу — матроса 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».
- 4. Мельнікава Івана Давідавіча — матроса 1-га класа л/к «Мосіф Сталін».
- 5. Рамзіннікава Васіля Карыганавіча — старшага машыніста л/к «Мосіф Сталін».

МЕДАЛІО «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

- 1. Нашат'рова Вячаслава Міхайлавіча — ст. радыста л/к «Мосіф Сталін».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмль. 3 лютага 1940 г.

ЛЕДАКОЛ «И. СТАЛИН», 4.11.40 г.

Масква, Крэмль — тт. СТАЛІНУ, МОДАТАВУ

Зіпаж флагмана Арктычнага флота ледакола «Мосіф Сталін», выходзячы ў чарговым рейсе па выкананню Вапшага задання і ордэнамі і медалямі Савецкага Саюза за лепшыя людзей карабля, званнем Героя Савецкага Саюза капітана ледакола таварыша Белаўсаву.

Мы дзякуем партыі, ураду і Вам асабліва, таварышы Сталін і Молатаў, за вялікую ўвагу і клопаты. Наш зіпаж абянае Вам і надалей самадзейна і гораць працаваць на вырвань і ў славу магутнай сацыялістычнай айчыны. У любую мігуну па першаму закліку радзімы мы гатовы

стань на яе абарону і ахову. Пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі з іменем Сталіна мы пераможам.

Нахай жыць наша магутная сацыялістычная радзіма!

Нахай жыць глава самага мудрага ў свеце савецкага ўрада Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў!

Нахай жыць патрыяцізм і арганізатар усіх перамоў краіны сацыялізму наш зарагі і любімы Іосіф Вісар'янавіч Сталін!

Па даручэнню зіпажа ледакола «Мосіф Сталін» —

Капітан М. БЕЛАЎСАУ, в. а. помпаліта С. СЦЯПАНАУ.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА ПА ПЫТАННЯХ СЕВААБАРОТУ

ДЗЕННІК НАРАДЫ

4 лютага па паразе спецыялістаў сельскай гаспадаркі па пытанню ўвядзення правільных севаабааротаў першым у спрэчку па задку наркома земляробства БССР тав. Крупнін выстуіў з апрашчанага Дрыбінскага райземадзела тав. Шпакаў.

— XVIII партыйны з'езд і наш праўдзёр таварыш Сталін, — гаворыць тав. Шпакаў, — паставілі задачу ўвесці правільныя севаабаароты па ўсіх калгасах. Спецыялісты сельскай гаспадаркі нашата раёна актыўна ўзяліся за ажыццяўленне гэтага мерапрыемства. Была створана брыгада ў складзе двух зоаагнічых і трох аграномаў, якія прыступілі да распрацоўкі праектаў севаабааротаў у калгасах. У першую чаргу мы разяснілі калгаснікам ролю і значэнне севаабааротаў і прапанавалі ім прыняць іх у якасці свайго абавязку. Гэта значна аблягчыла ўсю работу. У нашым раёне ўвядзены правільныя севаабаароты ў 35 калгасах.

Па трыбуне тав. Малюковіч — начальнік райземадзела Барысаўскага раёна.

— Раёны партыйны і савецкі актыў паводле нашага ўвагі справе ўвядзення севаабааротаў, — гаворыць тав. Малюковіч. — Гэта спрыяла таму, што мы ўважлі севаабаароты ў 56 калгасах раёна.

Тав. Сяргейчык — старшы аграном Віцебскага аблземадзела — расказаў узаўнялікім парам, які спецыялісты абласці правялі па ўвядзенню севаабааротаў і ў сваёй рабоце дабіліся значных поспехаў. У 704 калгасах абласці ўвядзены правільныя севаабаароты.

Не ўсюды, аднак, кіраўнікі раённых партыйных і савецкіх арганізацый узялі на сябе гэтую ўвагу ўвядзенню і асваенню севаабааротаў. Аб гэтым сведчаць факты, якія прыўважыў у сваім выступленні начальнік Чарыўскага райземадзела тав. Радзівілаў. Чарыўскі райком партыі і райвыканком зусім не займаліся пытаннем ўвядзення севаабааротаў. Як вынік — у раёне ўвядзены севаабаароты толькі ў 23 калгасах, прычым у 21 яны не асваіваюцца.

Затым у спрэчку выступілі тав. Пятровіч — старшы аграном Грэскага райземадзела тав. Телянюк — аграном Гомельскага аблземадзела.

Старшы інжынер упраўлення землеўпарадкавання Калінінскага аблземадзела тав. Любімаў расказаў аб вольных работах па ўвядзенню севаабааротаў у Калінінскай абласці.

Тав. Парабковіч — начальнік упраўлення землеўпарадкавання Нармазема БССР — смялінацца па пытанні асваення севаабааротаў.

— Правільнае і паспяховае асваенне севаабааротаў павінна стаць у цэнтры ўвагі ўсіх спецыялістаў. У нас увядзенне севаабааротаў не ўсюды ўвядзася з пла-

норай новых калгасных цэнтраў. У мінулым годзе ў рэзультат правядзення работ па асваенню хутарскіх гаспадарак у рэспубліцы пабудаваны 1.033 новыя калгасныя аб'екты. Спецыялісты, распрацоўваючы севаабаароты, адначасова павінны займацца і такімі пытаннямі, як планіроўка новых паселішчаў.

Тав. Малючка (намеснік начальніка Мінскага аблземадзела) у сваёй прамоўе адзначыў, што план увядзення севаабааротаў за мінулы год па абласці выкананы на 120,8 проц.; 57,8 проц. уся калгасная абласць маюць правільныя севаабаароты.

На вяртанні пасяджэнні выступілі таварышы Вакулін (старшы аграном Брычэўскага райземадзела), Даўгайла (начальнік Упраўлення землеўпарадкавання Палескага аблземадзела), Калечыч (Гомельскі аблземадзела). Свае выступленні яны прысвяцілі пытанню арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці ў сувязі з увядзеннем правільных севаабааротаў.

Многа каштоўных заўваг і прапановаў зрабіў выступіўшы ў спрэчку тав. Гардзініскі — галоўны аграном Упраўлення цэнтры Нармазема БССР. Ён звярнуў увагу ўзасялінікаў на неабходнасць спецыялізацыі калгасцаў і ўняволення ў іх вытворчасць такой каштоўнай культуры, як коўс-сацыя.

Навуковыя работнікі Інстытута сацыялістычнай сельскай гаспадаркі Акадэміі навук БССР тав. Васнецкі падзялілі сваім вопытам па ўвядзенню севаабааротаў.

Намеснік старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Мельнік зачытаў Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб узнагароджанні чатырох спецыялістаў сельскай гаспадаркі пачотнымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР і 13 спецыялістаў — граматамі Вярхоўнага Савета БССР.

Гэты Указ узялі ўвагу сусцяроў гунімі апладэментамі.

З адказным словам ад імені ўзнагароджаных спецыялістаў выступіў начальнік Упраўлення землеўпарадкавання Мінскага аблземадзела тав. І. В. Лапша.

З вялікай увагай выслушалі прысутныя прамоў сакратара ЦК КП(б)В тав. Кулагіна. Тав. Кулагін паставіў перад спецыялістамі сельскай гаспадаркі БССР рал задач у справе паліяння ўраджайнасці і павышэння прадуктыўнасці жылля.

Цяла сусцяроў ўзасялінікаў таварышам сакратара ЦК КП(б)В тав. Панамарніка.

Па заключным пасяджэнні нарады прынята зварот да ўсіх спецыялістаў сельскай гаспадаркі, у якім заклікае іх зусім выкапаць план увядзення севаабааротаў у бягучым годзе і па-магчыўку змагацца за высокія сталічныя ўраджай.

Прамова І. Ф. Шаціла

(Старшы аграном Бабруйскага раёна)

Таварышы! XVIII з'езд нашай партыі і праўдзёр перадаў вялікі Сталін паставіў перад сельскай гаспадаркай вялікую і адказную задачу — на працягу бліжэйшых 3—4 год дабіцца штогоднай вытворчасці зяня 8 мільярдаў пудоў з сярэдняй ураджайнасцю на гектар у 12—13 цэнтнераў, павялічыць вытворчасць па тэхнічных культурах на 30—35 проц. у сярэднім. Гэту задачу мы можам выканаць, тады, калі забеспечым у калгасах правільнае ўвядзенне і асваенне севаабааротаў. Гэты комплекс аграрна-тэхнічных мерапрыемстваў з'яўляецца сваёй найбольш плунава адлюстраванне ў правільных севаабааротах, які з'яўляюцца асновай аграрна-тэхнічных мерапрыемстваў ў створэнні сямейнага ўвядзення правільных севаабааротаў і іх асваенне стала асноўнай работай усіх спецыялістаў сельскай гаспадаркі нашата раёна.

Мы распрацавалі дакладны календарны план. Складзіў нараду спецыялістаў — аэмілераў, аграномаў, зоаагнічых, ізе дэталёва абмеркавалі пытанне ўвядзення севаабааротаў.

Тав. Кулагін: У які час усё гэта было зроблена?

— У 1938 годзе ў маі месяцы.

У 1939 годзе мы зноў сабралі нараду, якая выпрацавала календарны план работ. Спецыялісты сельскай гаспадаркі заклічалі паміж сабой гаварыць на сацыялістычнае спаборніцтва. Былі арганізаваны спецыяльныя брыгады па ахвеўнападкаванню ў саставе двух аэмілераў аднаго агранома і аднаго зоаагнічна з такім разлікам, каб зоаагніч і аграном абслугоўвалі двух землеўпарадкаўцаў.

Вопыт работы ў нашым раёне паказаў, што больш мэтажным будзе, калі брыгада па ўвядзенню севаабааротаў будзе кіраваць землеўпарадкаўцамі. Значна лепш, калі ўсе спецыялісты і землеўпарадкаўцы, і аграном, і зоаагніч з'яўляюцца ў калгасе ў адзін час. Гэта стварае адзінства ў рабоце і дае поўную яснасць калгаснікам ва ўсіх пытаннях.

Пашы брыгады прымагалі да сваёй работы шырока масы калгаснікаў. З імі мы распрацоўвалі праекты севаабааротаў. Вольны работы паказалі, што там, дзе былі прыняты шырока калгасныя масы, севаабаароты добра асваіваюцца.

І ў гэтым годзе мы будзем узасяліць севаабаароты пры найшырайшым удзеле калгаснікаў.

За апошнія гады намі ўвядзены севаабаароты ў 122 калгасах раёна з 137, што складае 90 проц. да агульнай колькасці калгасцаў. Больш за ўсё гэта 7 — 8 і 9-польныя севаабаароты.

Адначасова з увядзеннем палёвых севаабааротаў мы ўвядзілі палёва-аэмілічныя. Такія севаабаароты ўвядзены ў 26 калгасах. 20 севаабааротаў уваля на асваенні тарфянішчаў. У калгасах, дзе ёсць вялікія плошчы агародаў, уваля спецыяльныя гароднінныя севаабаароты.

Мы маем некаторыя рэзультаты асваен-

Прамова тав. Парабковіча К. М.

(Начальнік Упраўлення землеўпарадкавання Нармазема БССР)

Таварышы, у справе ўвядзення правільных севаабааротаў і землеўпарадкавання ў калгасах у нашай рэспубліцы зроблена многа.

У 1939 годзе, побач з увядзеннем севаабааротаў, землеўпарадкаўцамі прароблена вялікая работа па рэалізацыі паставы ЦК КП(б) і СНБ БССР аб мерах аховы грамадскіх земляў калгасцаў ад разбаравання. Распланаваны і арганізаваны 1033 новыя калгасныя сёлы. У іх адведзена з'яўля 85 тысяч гектараў пад прысвадзіёныя участкі калгаснікаў, якія асабліва з хутароў. Каля 160 землеўпарадкаўцаў працавалі старшынскімі камісіямі па абмеру прысвадзіёных участкаў калгаснікаў, з'яўля аднаасобнічых і іншых не членаў калгаса.

Вельмі добры паказальнік дабіліся землеўпарадкаўцы Мінскай абласці. Перадвышчылі таварышы Грэскі, Барысаўскі, Бабруйска і Любаньскі, намнога перавыканалі паставы, заданыя Асабліва адзначылі спецыялісты тт. Малуцька, Галавіч, Патапейка і Лушчык. У Грэскім райземадзеле шырока разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва. Божны выканана меў кварталны і гадавы планы работ. Начальнік атрала тав. Сміркін усумерва дапамагаў спецыялістам.

Побач з перавышчэннем землеўпарадкаўцамі атрала і таварышы, як Бягомскі, Жыгальскі, Брускі, Сіроцінскі, Сенненскі, Ветрыскі і іншыя, якія не выканалі гэтае заданне. У гэтых атралах адсутнічае правільная арганізацыя працы. Больш таго, у Сенненскім райземадзеле паміж выкананымі стварыліся неспрабныя складка, услад прымажася дастойныя мадаль спецыялістаў, якіх па сутнасці разганялі.

Трэба сказаць, што ў раззе месці мы маем і іншыя сур'ёзныя недахопы ў рабоце. Кожны калгас абавязан правільна і рашчальна скарыстаць усю зямлю, павышыць яму ў вечнае карыстанне, азе гэта часта не робяць.

У калгасе «І-е мая», Лагойскага раёна, дзе ёсць значныя масы выпасалі, яны і пасля ўвядзення севаабааротаў аказаліся некарэктнымі, недастаткова зроблена па павышэнню даўжы і пасцім. Мы часта ішо недастаткова прадумава падыходзіць да пытання арганізацыі зароннай сеткі.

Таварышы, усім нам зразумела роля спецыялістаў сельскай гаспадаркі ў справе асваення ўвядзення севаабааротаў. Гэта работа вельмі адказная, і за яе павінны ўзяцца ўсе спецыялісты і калгаснікі. Аднак, некаторыя землеўпарадкаўцы і зоаагнічкі лічаць гэта не сваёй справай. Землеўпарадкаўцы Ленскага і Вагушаўскага райземадзелаў заўважылі: таму вы ставіце перад намі пытанне асваення севаабааротаў, і насча нават у нормах такіх работы не прадугледжаны. Гэта глыбокаамысловая гучка.

Будучы ў Боманковіцкім раёне, я спытаў у старшыні калгаса «Звязда», ці правяраў і ў хто-небудзь з аграномаў, якія яны асваіваюць севаабаарот. Ён сказаў: «З аграномаў ніхто не прыяжляў, а землеўпарадкаўцаў тав. Пракавіч і два разы правяраў і неваў выправіў наўрушні, якія мы дапусцілі». Прыклад з тав. Прака-

віча павінны ўзяць усе землеўпарадкаўцы.

Неважкі слоў аб якасці планіроўкі. Новыя калгасныя цэнтры павінны быць прыгожа архітэктурна аформлены. Іны павінны задовольніць астатнія культурныя патрэбы калгаснікаў, адлюстравваць вельмі сталічныя эпохі.

У 1939 годзе ў сувязі са асваеннем хутарскіх звароў у нас у рэспубліцы было арганізавана з'яўля 1033 новых калгасных вёсак. У абсалютнай большасці калгасцаў планіроўка праведзена правільна.

Аднак ёсць факты грубага наўрушэння працы планіроўкі і забудовы калгасных вёсак. Да прыкладу можна прывесці калгасе «Другая пятніца», Межаўскага раёна, дзе ў выніку недастаткова прадумавана плана негаторых калгаснікаў двойчы прыхотзілася перасяляцца з месца на месца. У калгасе «Чырвоны бараніт», Быхаўскага раёна, выбар участка праводзіўся два разы. Ні адна камісія не дала свайго заключэння, і калгаснікі пачалі перасяляцца па свайго погляду.

Часта дамы звернуць фасалнай староной не да вуліцы, а да поля, таму што калгаснікам ніякі чарпалож на рукі не дапаі, і людзі не могуць правільна арыентавацца, які будаваць дамы. Гэта мела месца ў Араніскім раёне.

Гэтыя прыклады не адзінаковы, іх многа. І ў 1940 годзе пры правядзенні работ па асваенню астасяўных хутарскіх звароў нам патрэбна ўважліва гэта памылі, а дапушчаныя выправіць.

Работу, звязаную з планіроўкай калгасных вёсак, з аэмітам прысвадзіёных участкаў, нам трэба закончыць у максімальна кароткі тэрмін. Божны калгаснікі ўжо пачалі павінен вельмі, дзе ён будзе забудовацца, куды яму неабходна вельмі загатоўчы матэрыялы і г. д. Трэба рашуча адвернуць працягчы мінулы год, калі ў раззе калгасцаў выбар участка і складанне схем планіроўкі не завялічаліся на скарце калгаснікаў і выкапаўчы камітэтамі. Кожны калгас павінен чотка ўзяць сабе планіроўку свайго сёла, мець копію чарпалож і дакументаў.

У 1940 годзе трэба сур'ёзна заняцца пытаннем упарадкавання калгасных вёсак, і старшым землеўпарадкаўцам прысвадзіёны ўзяць гэты раёне асабліва вялікую ўвагу. Неабходна мабілізаваць усе калгаснікі на паспяховае правядзенне ў жыццё паставы ЦК КП(б) і СНБ БССР аб пасадцы пладовых дрэў вакол дамоў калгаснікаў, па прысвадзіёных участках рабочых і служачых, пажываючых у сельскіх мясцовасцях. Гэтае мерапрыемства забеспечыць дадатны матэрыяльны рост калгасцаў, упрыгожыць калгасную вёску.

Трэба калгасцаў вырашыць пытанне водаснабжэння ў калгаснай вёсцы і асабліва ў новаарганізаваных калгасных цэнтрах. Справалячы пачаць калгаснікаў арыяці «Інтэрнацыянал», Жлобінскага раёна. Тут селіцца з хутароў каля 200 двароў, а калгасежа ў вёсцы няма. Трэба дабіцца, каб на кожны 10 двароў быў аэміт калгасежа.

У К А З

ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

АБ УЗНАГОРДЖАННІ АСАБЛІВА АДЗНАЧЫЎШЫХСЯ СПЕЦЫЯЛІСТАў СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ ПА УВЯДЗЕННЮ ПРАВІЛЬНЫХ СЕВААБАРОТАў

За ўспорнае выкананне ўрадавага задання па ўвядзенню правільных севаабааротаў у калгасах БССР у 1939 годзе, узнагародзіць асабліва адзначыўшыся землеўпарадкаўцаў і аграномаў:

ПАЧОТНЫЯ ГРАМАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

1. Парабковіч Канстанцін Міхайлавіч — начальнік Упраўлення Землеўпарадкавання Нармазема БССР, забеспечыўшы правільнай арганізацыяй работ выкананне плана 1939 г. па ўвядзенню правільных севаабааротаў у калгасах на 106 проц.
2. Русецкія Нікалая В'ястаўеўна — старшыня землеўпарадкаўцаў Узасяліцкага раёна, забеспечыўшы ўвядзенне правільных севаабааротаў па ўсіх калгасах раёна, у 1939 г. у 14 калгасах раёна і ўважліва перадала аграрна-тэхнікі, у рэзультат чэ павышана ўраджайнасць вёскаў і новазаладка на калгасах, абслугоўвае МТС.
3. Шышонан Дзмітрыя Раманавіча — старшыня землеўпарадкаўцаў Копыльскага раёна, забеспечыўшы ўвядзенне правільных севаабааротаў па ўсіх калгасах раёна.
4. Хр'обовіч Нікалая Іванавіча — начальнік земадзела Добрушскага раёна, забеспечыўшы на працягу 2-х год увядзенне правільных севаабааротаў па ўсіх калгасах раёна.

ГРАМАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

1. Аўрусіна Асіпа Саламонавіча — старша агранома Чарыўскага райземадзела, асабліва распрацаваў і забеспечыўшы ўвядзенне севаабааротаў ў 20 калгасах.
2. Варышончына Нікалая Захар'евіча — старша агранома Камярынскага райземадзела, перавыкананаўшы план увядзення правільных севаабааротаў у калгасах.
3. Ворчына Сіла Пятровіча — землеўпарадкаўца Жураўскага райземадзела, выкананаўшы вытворчае заданне па ўвядзенню правільных севаабааротаў у 1939 г. на 160 проц.
4. Гаўсенага Аляксея Валязіміравіча — начальнік Бабруйскага райземадзела, выкананаўшы план увядзення правільных севаабааротаў на 126 проц.
5. Гараленка Міхаіла Іванавіча — старша агранома Пешчаніцкага райземадзела, асабліва распрацаваў і забеспечыўшы ўвядзенне правільных севаабааротаў у 17 калгасах.
6. Інішчына Івана Гаўрылавіча — інжынер другога разрада Талачыцкага райземадзела, забеспечыўшы правільнай Нам. Старшын Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР С. МЕЛЬНІКАў, Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАТКОў.

4 лютага 1940 г.
г. Мінск.

ВЫКАНАЛІ МЕСЯЧНЫ ПЛАН

МАШЭУ. Па-большэйку рэалізоўвае сваё абавязнасцёўства, узяты ў адказ на зварот маскоўскіх інструментальчыкаў, калектыві скуравога імені Сталіна Ступельскі план выкананы на 102,1 проц.

З першых дзён новага года стасаваліся паказаваны высокі ўзровень работы. Работы з'яўляюцца хва тава. Фёлаў, прадуцтва на кантоўны, штодзённа выказвае сваю норму на 185 проц. Такую высокую выпрацоўку даюць дубільчык тав. Гатаўскі, строгальнік тав. Г. Чароў і іншыя.

Расце колькасць работных, сумяшчальчы па пекальні прадфасі. Слесары-машыністы дубільнага цэха тт. Астур'ю, Булка і Рублёўскі апрача сваёй асноўнай работы спрудаўшы таксама вытруску скуру з барабана. Прыбылішчы тт. Антонова і Токарава адначасова і цуюць намазчымай скуру.

Работчы завод абавязаліся даторымі па выкананні лютаўскіх вытворчых план.

НЕСКАРЫСТАНЫЯ РЭЗЕРВЫ

Ліквідаваўшы іх, фабрыка магла-б быць крэдытавана лідзе 15—20 тысяч абутку. Гэта сведчыць аб тым велізарны нескрыстаныя рэзервы, якія толькі нескрыстаныя.

Разка гаргоршылася ў студзень якасць абутку. Ваінак першага сорта вылучыў на 77,1 проц. да агульнай вытворчай замес 87,3 проц. па плану. Павышшы працэнт несартавога абутку. Толькі ад група жалочага абутку (начальнік змеі тав. Досік) перавыканала сваё заданне вытруску баінак першага сорта.

Шматлікія скаркі спажыўчоў па крэпую якасць баінак, вытрускаемых фабрыкай, зусім правільныя. Краўцы-машыністы прамывае тав. Ерўмішчыч, нарук тав. Шанкер неабходна ішчыную заняцца гэтым важнейшым пытаннем. Трэба дабіцца, каб усе работы ў дэспы на барачу за цэнь фабрычных маркі.

Іначэ можна абаручаюцца на вытворчы іц мільярдны; непалажкі, якія адбываюцца па рабоце асобных груп і цахаў. Пра тэжэўнага абутку першага грша значна цаха не выканала ў студзень свайго задання. Начальнік гэтай групы тав. Поляк гаворыць: «Наш план 1800 пар у дзень — зусім рэальны. Мы можам яго нават перавыканаць».

Поспехі прадпрыемства маглі-б быць яшчэ большымі. Месячны план выкананы пры наяўнасці вялікіх прастоў і за адсутнасці аэмітэнаў і поўфабрыкаў.

Іначэ можна абаручаюцца на вытворчы іц мільярдны; непалажкі, якія адбываюцца па рабоце асобных груп і цахаў. Пра тэжэўнага абутку першага грша значна цаха не выканала ў студзень свайго задання. Начальнік гэтай групы тав. Поляк гаворыць: «Наш план 1800 пар у дзень — зусім рэальны. Мы можам яго нават перавыканаць».

Тармоўны, аднак, аэміныя нямалюды на якія тут не звяртаюць увагі. Вось і калкі прыклаў. 2 лютага ўсё гру прастаня 20 мінут з-за адсутнасці згаторы. Намочны начальнік цаха тав. Сакалоў спрыяўшы, што заганата чым Калі-ж паліцца на тропі паверу у з кроўны цаха, то вывіль вялікую колькасць заганата. У гэтых дзень група праста да яшчэ 40 мінут; санавозыя нампрэа. Больш поўгаўцыны шугалі маінара, пах ён павінен усеь цаха знаходзіцца ў цах.


Дрэнная змажасць у рабоце цаха таксама прыводзіць да вялікіх прастоў. Вельмі часта пашываючы цахі прастай паоць з-за адсутнасці адпаведных шумі роў папашыны, адлікаў, у той час, калі і доўна ў штамповачным паху, на складзе І. ВАСІЛЬКОў.

ПОСПЕХІ ГОМЕЛЬСКІХ ТРЬКАТАЖНІКАў

Гомельская трыкатажна фабрыка імені 8-га сакавіка выканала студзеньскі план на 102,5 проц. Дадаткова вытруску 8.000 штук трыкатажных вырабаў.

Перадвоце меса ў сацыялістычнаму спаборніцтве заняў швейны цах, які дазваляў перавышчыць чэрныя сел фабрык. Дасяглі стасавалішы штодзённа выконваюць сваю норму на 150—200 проц., сярэд іх работчыні Горман, Окунь, Генкіна, Дзалько і іншыя.

Н. ШЧАГЛОў.



На паўтарнасных курсах вывучаюць дзе лабараторыі Упраўлення раёна Гомельскай абласці. На здымку: старшы аграном раёна зямельнага аддзела Д. Л. Саваніч (у цэнтры) паказвае курсантам прак прыватны навічкінасіна. Фото А. Шаціна. (Фотакорнак БЕЛТА).

Да дэкады беларускага мастацтва ў Маскве

АўТАР ПЕРШАЙ БЕЛАРУСКАЙ ОПЕРЫ

Кампазітар Еўгеній Карлавіч Пікоцкі належыць да вялікіх кампазітараў Савецкай Беларусі, творчасць ягона добра ведаюць і пачынаючы нашай арганізаванай рэспубліцы. Яго творы гучаць і ў Маскве і на Украіне, яны запісаны на грамафонных пласцінках, на гучыхых пласцінках. Свой спарудзены творчы шлях Пікоцкі знайшоў толькі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Толькі яна адкрыла шырокае магчымасці дагтуць нікому неабымаму, «пра сабе музыцыроўчому» музыканту.

Першым настаўнікам, патрыпелем, адукачым і выкапаўцам Пікоцкага была Чырвоная Армія; тут нарадзіўся яго першыя песні («Песня Няскай лызгі», «Косамольскія мары»); тут замічаліся аэміныя яго будучыя буйныя работ («Буравеснік», матэрыялы сімфоні); тут жа ён знаходзіў тэматыку для сваёх творчых. Радзінае мінулае, любоў да радзімы, дадаснае сёння — вось сюжэты, якія акрапілі потым яго творчую зямлінасць.

У 1929 годзе Пікоцкі закінчыў свой першы буйны твор — І-ю сімфонію — «Вызваленне Беларусі ад белаландцаў». Дзе рысуе мялгонкі цахаўка мінулага, інтарэсны, баявыя эпопеіўа грамадзянскай вайны і таржэўнаўчай перамоі. У сімфоніі, зразумела, было нямала вельмі першыя прысе і вялікай музыкальнай форме. Але ў гэтым творы ўжо ярка выявіліся аэміныя рысы творчасці Пікоцкага, яго шырока меладыйная лінія, выразаюцца, лірычная цэльнасць (2-я частка сімфоніі), вынахадзіцца з'яўляцца да арыганальнай, цахавай аркест-

роўкі (3-я частка «Будзёнаўцы») і драматычная пасячанасць (4-я частка «Фіналь»). Цяла рад зноўдзіў сімфонію паставіць ярыя і пераганачыцца, што даюць ачуваць арыяныя аэміныя і аўтары

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНИЯ У ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БССР

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

Агляд друку

АПРАЎДАЮ ДАВЕР'Е ПАРТЫІ

Надзея а скончыў 10-дзённы курс агітатарскага ў горадзе Наваградку. З імя задавальненнем і радасцю выйшлі ў Сталінскую Канстытуцыю, служыць аб унутраным і міжнародным шчырым народам Савецкай краіны. Па скончаны курсу я вярнуўся ў вёску Краснае, Бараліцкай воласці і адразу-ж арганізаваў гурток па вучэнню Сталінскай Канстытуцыі. У гуртку ўдзельнічаюць 30 чалавек.

Зараз, у сувязі з выбарчай кампаніяй у Вархоўныя Саветы БССР, мы пачалі вывучаць выбарчы закон. У гуртку ўжо займаюцца больш чалавек. Заняткі наведваю не толькі дзець, але і старыкі. З вялікім інтарэсам вывучаюць савецкую выбарчую сістэму і парадак самай выбарчай працэдуры ўлады. Многія слухачы гуртка разказваюць аб сваім недазрелым мінутым і захаляленнем ораць аб рэалізму і шчаслівым жыццём пры савецкай уладзе.

Вялікую дапамогу аказвае нам, агітатарам, новаарганізаваны партыйны кабінет. Тут ёсць мноства цікавай літаратуры — партыйнай і мастацкай. Я выкарыстаю яе для агітатыва-масавай работы выбарчыкаў.

Буду ўсім сіламі старацца апраўдаць веру партыі.

Н. В. ШЭУНО,
агітатар вёскі Краснае,
Наваградскага раёна.

КАМІСІІ ПРЫСТУПІЛІ ДА РАБОТЫ

ПІНСК. 1 лютага. (Нар. «Звязды»). З вялікім палітычным уздымам праходзіць сходы рабочых, інтэлігенцыі і сялян, прысвечаныя вылучэнню кандыдатаў у члены ўчастковых выбарчых камісій.

На фанернай фабрыцы № 4 агітатары схода рабочых і служачых актыва абмяркоўваюць кожную кандыдатуру ў члены выбарчых камісій. Ал рабочых фанернай фабрыкі вылучаны наступныя таварышы: малады рабочы Кушнер, кадравы рабочы прасідушчы Паўловіч, майстар Гасман і дзешчыя работніцы Броўэр, Розенбаум і іншыя.

На зацалкавай фабрыцы вылучаны ў склад участковых выбарчых камісій рабочыя Дружына, Зайлес і іншыя.

На абласці пачалі работу агульнавыбарчыя камісіі. Адышоў першае пасляжэне гарадской агульнавыбарчай камісіі па выбарах у Вархоўны Совет БССР.

У ПАРТЫЮ ПРЫМАЮЦЬ ПЕРАДАВЫХ ЛЮДЗЕЙ

Змагаючыся за выкананне ўказання таварыша Сталіна на XVIII з'ездзе ВКП(б) аб прыёме ў партыю і партыю інтэлігенцкага абору толькі правераных і адных справе камунізма людзей. Случка рабная партыйная арганізацыя дабілася значных поспехаў у гэтай важнейшай справе.

За 1939 год партарганізацыя прыняла ў члены партыі ВКП(б) 203 чалавек і перадала ў кандыдаты ў члены партыі 69 таварышоў. Новы прыняты ў партыю — гэта стэханавы — дэдавікі сельскай гаспадаркі і сельскай інтэлігенцыі.

Кандыдаты ў члены ВКП(б) прыняты, напрыклад, лепшы дацляччыка свейскай калгаса «1 мая» г. Чыганова, узаагароджаная медалью «За трыгодовую збожжы». Яна ўдзельнічала на Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў 1939 годзе і з'яўлялася кандыдатам на выстаўку ў 1940 годзе. Працоўны выбарчавы Чыганова членам Слуцкага раёна і Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных.

Сярод маладых кандыдатаў партыі — лепшы стэханавы калгаса імя Дзежыжыскага, уздзельні Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы тав. Тук. Гэты таварыш з'яўляецца энергічным агітатарам у калгасе.

Раёнка партыі сур'ёзна займаецца праверкай дэдавікі і палітычных якасцей кожнага ўступілага ў партыю чалавечка. Перад тым, як зацьвердзіць яго ці іншага таварыша на бюро РК ВКП(б), сакратар райкома партыі тав. Наранічча абавязкова асабіста гутарыць з ім. У выніку палітычнай, усёбагаварнай праверкі, райком партыі за 1939 год адмовіў у прыёме ў партыю 28 чалавек, якіх няправільна прынялі прылучыцца партарганізацыі. Бюро райкома ВКП(б) вынесла спецыяльныя рашэнні аб памылках некаторых пераходных партарганізацый у справе прыёму ў партыю. Гэта рашэнне абмяркоўвалася ў першых партыйных арганізацыях.

У калгасе раёна налічваецца зараз 6 партыйных груп і адна партыйная партарганізацыя — пры калгасе імя Сталіна.

Калгас «1 мая» дабіўся вялікіх поспехаў, быў удзельнікам Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўкі і атрымаў дыплом першага ступені з прэміяй 10 тысяч рублёў і летавую машыну. Гэты поспех — вынік узорнай работы калгасцаў.

Л. І. ФРЫД.

Перадвыбарчыя сходы ў вёсках

ГРОДНА. 3 лютага. (Нар. «Звязды»). Агітатары працуюць у мястэчках і жых Гродзенскага раёна. Большасць з іх — гэта актывісты, правільныя сіяце чае выбару ў Народнае Сабранне Заходняй Беларусі. 70 чалавек прайшлі ўдзельнічаць у партыйнай арганізацыі ў гэтых мястэчках. Агітатары разгарнулі там інавацыйную работу сярод насельніцтва.

Горькіяком стварыў 25 брыгад, якія праводзіць палітычны абор і ўдзельнічаюць у спісах выбарчыкаў. У памяткавых 40 школ арганізуюцца выбарчыя камісіі.

Горад упрыгожваецца

БЕЛАСТОК. 3 лютага. (Нар. «Звязды»). На ўсіх прапрыемствах і ва Установах ідзе ўзбуджэнне падрыхтоўка да выбару. На тэкстыльным камбінаце № 4 ў сувязі з падрыхтоўкай да выбару павышаецца прадукцыйнасць працы. Так, напрыклад, ткачы тт. А. М. Вольф, К. Д. Петлер перайшлі працаваць на два станкі. 31 студзеня тав. Петлер зрабіў 76,5 тысячы ўдараў, што з'яўляецца рэкордным паказальнікам у рабоце тэкстыльнай фабрыцы.

На камбінаце працуюць тры гурткі па вучэнню Сталінскай Канстытуцыі і Палажэння аб выбарах. У гуртках займаецца 60 чалавек. Агітатар Пабена Сава Раізаўна сістэматычна праводзіць заняткі ў гэтых гуртках.

Горькіяком стварыў 25 брыгад, якія праводзіць палітычны абор і ўдзельнічаюць у спісах выбарчыкаў. У памяткавых 40 школ арганізуюцца выбарчыя камісіі.

Брыгады мастацкай самадзейнасці на выбарчай кампаніі

ГРОДНА. 3 лютага. (Нар. «Звязды»). Гарадская каманда арганізавала 23 брыгады мастацкай самадзейнасці ў колькасці 240 чалавек для абслугоўвання выбарчай кампаніі. Брыгады складзены з членаў гурткоў мастацкай самадзейнасці прапрыемстваў. З асабліва рабочых вёскаў сімвала завода «Нёман» створаны ансамбль песні і пляскі ў колькасці 43 чалавек, драмгурток — 14 чалавек і гурток струнных інструментаў — 20 чал.

Р. СІМХОВІЧ.

Хроніка выбарчай кампаніі

(Ад карэспандэнтаў «Звязды» і БЕЛТА)

БЕЛ'СК. Па рашэнні Беларускага райкома камсамола створана агітбрыгада з мэтай па абслугоўванню выбарчых участкаў. У складзе брыгады — агітатары, бяспартыйны, уздзельні мастацкай самадзейнасці.

ВАЛКАВЫСЬК. 1 лютага ў горадзе пачалі работу прысцягнутыя курсы агітатараў. На іх займаюцца звыш 50 чалавек.

Такія-ж курсы арганізуюцца ў мястэчках Росі і Зельве.

ГРОДНА. На гродзенскай табачнай фабрыцы створан агітатывы гурток у складзе 7 чалавек. Узначальнае агітатывы дырэктар фабрыкі тав. Сімоў. Сярод членаў гуртка — лепшыя людзі фабрыкі, маладыя вопытны агітатывы работнікі: тт. Альпер, Александровіч, Шольны і іншыя.

БРЫНЬКІ. 2 лютага адбылася нарада старшын сельскіх камітэтаў Брыньскага раёна. На нарадзе былі вызначаны граўныя выбарчыя участкі.

ІВАНІЧ. У Воліскай воласці заагучан пайбор паміж камітэтамі для выбарчых участкаў. Заключнае склалі спісы выбарчыкаў.

БЕЛАСТОК. Гарадская партыя праводзіць 2 лютага першую нараду жанчын-вылучэнцаў прапрыемстваў і ўстановаў горада. Больш 50 чалавек прысутнічала на нарадзе. Вылучэнцы разказвалі аб сваёй рабоце, дзельніцы вопытам і гаварылі аб той дапамозе, у якой яны ачуваюць патрэбу.

Нарада на скончэнні сваёй работы звярнулася да ўсіх жанчын заходніх абласцей БССР з заклікам актывна ўдзельнічаць у падрыхтоўку да выбару ў Вархоўны Саветы СССР і БССР і аналізаваць 24 савянскіх галасаваньняў на кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Хроніка выбарчай кампаніі

ГРОДНА. 3 лютага. (Нар. «Звязды»). Гарадская каманда арганізавала 23 брыгады мастацкай самадзейнасці ў колькасці 240 чалавек для абслугоўвання выбарчай кампаніі. Брыгады складзены з членаў гурткоў мастацкай самадзейнасці прапрыемстваў. З асабліва рабочых вёскаў сімвала завода «Нёман» створаны ансамбль песні і пляскі ў колькасці 43 чалавек, драмгурток — 14 чалавек і гурток струнных інструментаў — 20 чал.

Л. І. ФРЫД.

Вытворчы ўздым

БОСАЎ. (Па тэлефону). З кожным днём раёне ўсё шырэй разгортваецца выбарчая кампанія ў Вархоўны Саветы СССР БССР.

На аб'яднаных мінутах на дэсазаво-у ў мястэчку Івацкіх выступаюць члена брыгады горада Віталі Указны Працоўнага рыхоўны Саветаў СССР і БССР аб партыі выбарчай кампаніі.

Рабочы гэтага заводу тав. Мінюк абавязвае дашле лепш працаваць на сваім участку, а таксама паліць прадуцтва працы.

Рабочыя чыгуначнай станцыі Івацкіх даюць на сваё абавязанства лепш наладзіць работу ўзду, у тэрмін выконваць грузку і разгрузку вагонаў, перавыконваць нормы выпрацоўкі.

У вёсках Босаўскага раёна таксама адбываецца вялікі вытворчы і палітычны уздым. Сяляне вёсак Ягелішчы, Валазішчы, Хвалішчы, Лішчышчы арганізавалі арыяныя аборы з хлебам і сапартыйнае і дэмакратычнае выкананне плана дэсазавоў і дэсазавоў.

Л. ЛЕФ.

ГРОДНА НАПЯРЭДАДНІ ВЫБАРАЎ

Як та вялікага свята рыхтуюцца працоўныя горада Гродна да дня выбару ў Вархоўны Саветы СССР і БССР. Упершыню ў жыцці яны будуць выбіраць працоўных народных прадстаўнікоў у дэмакратычны парламент на аснове свайго замакратычнага ў свечы — Сталінскай Канстытуцыі.

Працоўныя Гродна з абурэннем ўспамінаюць чорныя дні выбару ў польскія імя. Шляхам вопісці, заахвалюванні і рыхтаў былія польскія гора-правіліцы вымушалі народ галасаваньне за ўгольных раду дэпутатаў. Гродзенскія жанчыны пайшлі былі галасаваньне за памылкавыя, а той, хто асмелваўся паліць галас супроць гэтых кандыдатураў, адбываўся суроваму пакаранню. Гарадзяне памяня, як староста Валікі пры апазоў паліцы жорстка распраўляўся з неаказанымі выбарчыкамі. І ўсё-ж гледачы ні на якія паліцыякі чыны ў выбарах дэпутатаў у сейм уздзельнічалі каля 60 проц. гарадскіх выбарчыкаў. Працоўныя не ішлі на выбары.

Ні ў якім разе не гаварылі ў палітычныя гэтага дзень з вынікамі выбару ў Народнае Сабранне Заходняй Беларусі, калі працоўныя Гродна пагадзіліся ўдзельнічаць у галасаванні прадымастрамлі сваю адданасць савецкаму ўраду. Дарэчы Леніна — Сталіна, бацьку і другую — гаварыў Сталіну.

Поспехі, якія дасягнуты за кароткі перыяд існавання савецкай улады на тэрыторыі былой заахваленай Заходняй Беларусі, велізарны.

Узяць, напрыклад, горад Гродна. За чатыры месяцы тут адноўлены, абсталяваны і пущаны ў ход 26 заводаў і фабрык. Будзецца новая савянская прамысловасць: хлебавад, абуцкова і галантарнай фабрыкі, фабрыка інжынерна-машынабудавальна і інш. На новаму пачынаюць работу на прапрыемствах. Усталяваны 8—9-гадзінны рабочы дзень. Пачынаецца тэхніка безапаснасці. Праца з паліграфічнай стала свабоднай, радаснай.

Расце колькасць рабочага класа. Да ўстаўлення савецкай улады ў прапрыемствах Гродна працавала 2.400 чалавек, а 1 студзеня г. г. гэта колькасць павялічылася на 175 проц. і ў першым квартале 1940 г. павялічылася нават больш чым у два разы. 3.000 былых беспрацоўных атрымалі працягнутую работу ў дзяржаўных прапрыемствах і ва Установах горада. У аспэку імя ліквідавана беспрацоўе сярод такіх прафесій, як настаўнікі, бухгалтары, медыцынскія, фельдтары, шoferы, пенсіні, каменшчыкі, стаяльцы, пэсары.

Рост матэрыяльнага забеспячэння абумоўлены і рост культурных патрэб насельніцтва. Да праходу Чырвонай Арміі ў пачатковых і сярэдніх школах горада было 220 класаў, у якіх абучалася 10.260 чалавек; зараз у арганізаваных савецкіх школах — 308 класаў, у якіх навучаецца 11.548 дзяцей. Выкладчыкаў працуе 360 асабт рэйных 280.

У горадзе рапей не было ні адной беларускай і рускай школы, не было таксама школ для дарослых. Зараз працуюць 10 беларускіх і 3 рускія школы. Школа для дарослых адкрыта 27 з ахватам у іх 1.854 навучэнцаў.

За ўсё час існавання Гродна ў ім не было ні адной вышэйшай навучальнай установы. Пры савецкай-жа ўладзе 20 лютага пачне працаваць настаўніцкі інстытут на 360 студэнтаў і пачынаюцца чыленска-агульнаадукацыйная школа на 90 чалавек. У лютым г. г. пачне таксама працаваць гродзенская музыканцкая школа на 225 вучняў. Спецыяльная абсталяваная і ўкамплектаваная алапейнай літаратурай цэнтральная гарадская бібліятэка, працуюць дзіцячая і 22 заводскія бібліятэкі.

Усё больш павялічваецца культурнае абслугоўванне працоўных горада. Створаны польскія і ўраўскія драматычныя тэатры. Працуюць пераабочны ўраўскі тэатр ідзе падыроўка да арганізацыі руска-драматычнага тэатра, у састаў якога ўвойце група студэнтаў Маскоўскага дзяржаўнага інстытута тэатральна-мастацтваў на класу народнага артыста СССР тав. Тараханна. Аднаўляецца эстрады тэатр. Створаны сімфанічны аркестр, рускі і ўраўскія хоры і аркестр народных інструментаў. У горадзе працуе 7 кінатэатраў.

Клоацы аб жыцці і здароўі працоўных заўсёды з'яўляюцца важнейшай задачай савецкай дзяржавы. Характэрна, што з агучальнай сумы 3.735 тысяч рублёў дзяржаўнага фінансавання Гродна за 4 месяцы на ахову здароўя працоўных расходуваўся 857 тысяч рублёў.

У гарадской і прымацый большніках Гродна пры ўладзе польскіх папоў налічвалася ўсяго каля 120 ложкаў. За карыстанне ложкаў хворыя павіны былі плаціць, тым не менш большыя знаходзіліся ў жудасным антысанітарным станавішчы. Даставацца сказаць, што ў інфекцыйным аддзяленні гарадской большніцы ў адным пакоі знаходзіліся хворыя шарпантэлі, адбэрж, дыфтарыям і ў далагах ранапыя салідаты.

Першы-ж мерапрыемства савецкай улады былі накіраваны на арганізацыю аховы здароўя працоўных. На прыняты першыя месяцы былі адкрыты тры поліклінікі, у якіх зараз працуюць 45 урачоў у ўсіх спецыяльнасцях. Горад пазбавіўся ад 18 лячобных участкаў, у якіх участковыя ўрачы аказвалі хворым дапамогу на даму. Адкрыта кансультацыя для групных дзяцей з маладой кухняй, якая працуе бясплатна выдас для дзяцей 700—750 бутэлек малака. Працуе дыспансер для туберкулёзных хворых, які аказваўся вялікай колькасцю сярод насельніцтва. У дыспансера абсталяваны рэнтгенаўскі кабінет і лабараторыя. Адкрыты скурна-венерычны дыспансер, кругластупенная прапуе прафілактычны пункт і старажытная станыя.

Упершыню ў Гродна арганізавана хуткая дапамога, ідзе працуе 10 урачоў. На будынку завода горада адкрыты тры мэд.пункты. Арганізавана таксама гарадская санітарная станыя.

За час існавання савецкай улады ў Гродна адкрыты і функцыянуюць 7 бальніц, 13 медустановаў, у якіх працуе 136 урачоў і велізарны штат сярэдняга і ніжэйшага медперсонала. У выгучным годзе была праведзена яшчэ большая работа па паліпаванні аховы здароўя працоўных.

Гэта — першы, дзельні напоўныя вынікі работы за чатыры месяцы.

Дзельная падыроўка ідзе зараз да выбару ў Вархоўны Саветы СССР і БССР. На ўсіх ўстановах, прапрыемствах горада на высокім ідэяна-палітычным узроўні праідад шматлікія мінуты і сходы рабочых.

Працоўныя рыхтуюць вытворчыя падарункі да дня выбару — дэмакратычнае выкананне вытворчага плана першага квартала.

Горькіяком прыступіў да складання спіскаў выбарчыкаў. Група свей гэтай работы заахвалена ў тым, што дакладна ўчыту дзяхару горада не было; прыкладна складалі спісы шляхам павяртаю абору і асабіста апроу літаратурна вожнага жыхара. Гэтая работа будзе выканана пры актывным удзеле насельніцтва.

На тэрыторыі Гродна створаны дзве акругі па выбарах у Вархоўны Совет СССР і 4 акругі па выбарах у Вархоўны Совет БССР. Арганізавана 30 выбарчых участкаў. Зараз устанавіліся граўныя кожнага ўчастка, налічваюцца і абсталяваюцца на памяшканні выбарчых участкаў.

Актывна насельніцтва прыме вялікі ўдзел у прадстаўчых выбарах. У адных толькі выбарчых камісіях будзе працаваць 300 чалавек. Больш тысячы агітатараў у бліжэйшыя дні прыступяць да сваёй пачаснай і адказнай работы сярод выбарчыкаў.

Нама сумнення ў тым, што працоўныя горада Гродна аднаўляюць будучы галасаваньне за лепшыя смяў і дочак народа, за да лепшым росквіту радаснага і шчаслівага жыцця.

П. І. РАТАЙНА,
старшыня Гродзенскага горькіянома.
Гродна. (Па тэлефону).

БОЛЬШ З'ЯСТОНА АСВЯТЛЯЦЬ ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

(Газета «На ахове граніцы» — орган Заслаўскага РК КП(б) і РВН).

Пасля XVIII з'езда ВКП(б) жыццё мясцовых партыйных арганізацый стала яшчэ больш актывным і многаграным. Дзсяткі тысяч перадавых рабочых, калгаснікаў і савецкай інтэлігенцыі прыняты ў партыю ВКП(б). Выраслі выхатныя кадры, вылучаны на кіруючую партыйную, асабліва і гаспадарчую работу, яны пачынаюць асаблівае марксіска-ленінскае тэорыі. Пачатная і адказная задача абласных і раённых газет — найбольш шырока і змястоўна асвятляць работу партыйных арганізацый.

Рэдакцыя заслаўскай раёнай газеты «На ахове граніцы» зрабіла прынцыпныя вывады з рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б). Яна стала больш глыбока і змястоўна асвятляць работу партыйных арганізацый. На старонках газеты ўведзены пастаянны аддзел «Партыйнае жыццё», дзе сістэматычна змяшчаюцца матэрыялы аб прыёме ў партыю, аб рабоце з кандыдатамі, улічэнні ў актывнае партыйнае жыццё камуністаў і камсамоўцаў, іх авангардныя ролі на вытворчасці. Іх асабліва многа артыкулаў, у якіх пераацэнка лепшы вопыт самастойнага вывучэння «Курса партыі гісторыі ВКП(б)». На працягу першага месяца газета змяшчала звыш 50 карэспандэнтскіх на партыйныя тэмы.

У нумары за 11 снежня мінулага года газета змяшчала матэрыял аб пленуме РК ВКП(б) сумесна з сакратарыямі пераходных партыйных арганізацый на пачатку першых партый. У ім паказана работа асобных партарганізацый па ўлічэнню ў партыю ВКП(б) перадавых людзей — стэханавы і сацыялістычных палёў, прадаўжэнню савецкай інтэлігенцыі, разва крытычна пачына асобных партарганізацый за колькасцю па шлоу якасці, што выдас да напружэння прыпчыну інтэлігенцкага абору ў партыю ВКП(б).

У кароткай карэспандэнцыі, змешчанай у нумары за 16 снежня 1939 года, паказан вопыт выхатываючай работы з маладымі камуністамі. Раёнка вызначылі азіз дзень у месяц, у які кандыдаты партыі збіраюцца ў раёны парткабінет, і тут з імі праводзіцца гутаркі па пачынаючых партыйнай работы. Для кандыдатаў партыі прыгатавана лекцыя аб арганізацыйных прыпчынах большшэўскай партыі, зроблен дэкал аб міжнародным стагоўшчы.

У час выбарчай кампаніі ў мясцовыя саветы дэпутатаў працоўных газета «На ахове граніцы» многа ўвагі ўдзельна

КОМСАМОЛЬСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ У ШКОЛЕ

Х пленум РК ВКП(б) на ўсё шырокаму паставіў пытанне аб рабоце камсамола ў школе. Ад выканання рашэнняў пленума ў значнай меры будучы залежаць поспехі школы ў другой палавіне года навуцальнага года.

Рашэнні пленума з'яўляюцца праграмай дзейнасці для камсамоўскай арганізацыі 42-й сярэдняй школы г. Мінска. Уся работа арганізацыі накіравана зараз на барацьбу за высокую паспяховасць вучняў, за ўзурную дысцыпліну, камсамоўскае з'яўляюцца арганізатарамі і вожнамі сацыялістычнага спаборніцтва ў школе.

У канцы кожнай паспяховы ў класах праводзіцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычынаў, паспяховасць гэтых вучняў абмяркоўвацца на сходах актыва класа сумесна з савецкай атрада і ў прысутнасці настаўнікаў. Звычайна пасля гэтага работы з'яўляюцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычынаў, паспяховасць гэтых вучняў абмяркоўвацца на сходах актыва класа сумесна з савецкай атрада і ў прысутнасці настаўнікаў. Звычайна пасля гэтага работы з'яўляюцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычынаў, паспяховасць гэтых вучняў абмяркоўвацца на сходах актыва класа сумесна з савецкай атрада і ў прысутнасці настаўнікаў. Звычайна пасля гэтага работы з'яўляюцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычынаў, паспяховасць гэтых вучняў абмяркоўвацца на сходах актыва класа сумесна з савецкай атрада і ў прысутнасці настаўнікаў. Звычайна пасля гэтага работы з'яўляюцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычынаў, паспяховасць гэтых вучняў абмяркоўвацца на сходах актыва класа сумесна з савецкай атрада і ў прысутнасці настаўнікаў. Звычайна пасля гэтага работы з'яўляюцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычынаў, паспяховасць гэтых вучняў абмяркоўвацца на сходах актыва класа сумесна з савецкай атрада і ў прысутнасці настаўнікаў. Звычайна пасля гэтага работы з'яўляюцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычынаў, паспяховасць гэтых вучняў абмяркоўвацца на сходах актыва класа сумесна з савецкай атрада і ў прысутнасці настаўнікаў. Звычайна пасля гэтага работы з'яўляюцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычынаў, паспяховасць гэтых вучняў абмяркоўвацца на сходах актыва класа сумесна з савецкай атрада і ў прысутнасці настаўнікаў. Звычайна пасля гэтага работы з'яўляюцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычынаў, паспяховасць гэтых вучняў абмяркоўвацца на сходах актыва класа сумесна з савецкай атрада і ў прысутнасці настаўнікаў. Звычайна пасля гэтага работы з'яўляюцца вынікі інтэлігенцкага і ўзроставага спаборніцтва. Вынікі потым абмяркоўваюцца на савецкіх пераходных атрадах і на сходах класаў. Работы дзельніцы з'яўляюцца прычынамі дэмакратычнага паспяховасці таварышаў, прымаючыся для дапамогі ім больш моцных. Важныя і пачыны асабліва на дум да астаючых, выяўляючы прычыны, якія перашкаджаюць ім у вучобе.

Вялікі часта, калі вучоба ў асобных раёнах не стаіць на першым плане, калі ўрок не рыхтуюцца без уважлівых прычына

